

544390-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPHES

University and Industry for the modernisation of textile manufacturing sector in Belarus

Універсітэт і прамысловасць для модернізацыі сектара тэкстыльнага прайзводства ў Беларусі

Учаснікі ад краін-партнераў: BY (4)
Учаснікі ад ЕС: BE, ES, GR, LT, PT

Апісанне праекта:

Тэкстыльнае прайзводства ў Беларусі з'яўляецца самым крупным сярод дзяржаў Усходняй Еўропы і адным з крупнейшых у Еўропе. Тэкстыльная прамысловасць Беларусі знаходзіцца ў працэсе маштабнай модернізацыі, фінансаванай у рамках нацыянальнай праграмы «Падтрымка модернізацыі беларускіх тэкстыльных кампаній». праводзімая модернізацыя а граслі ставіць новыя задачы перад высшымі ўчебнымі заведаннямі, абумоўленыя модернізацыяй тэкстыльнай прамысловасці: стварэнне новага асортымента тканей, павышэнне якасця тканей з льна і другіх местных валокнаў, павышэнне эфектыўнасці перапрацоўкі адходаў і т.д.

Прапанова UNITE прапонуе схему партнёрства паміж універсітэтамі і прадпрыемствамі валокнавай і тэкстыльнай прамысловасці для падтрымкі непрыпыўнага працэсу модернізацыі беларускай тэкстыльнай а граслі.

Больш шырокая цэль праекта заключаецца ў нарачыванні патэнцыяла тэкстыльных вузаў у Беларусі для пастаяннага працэсу модернізацыі сувязей вузаў з тэкстыльнай прамысловасцю і рынком труда.

Схемы супрацоўніцтва прадполагаюць тры асновных элемента:

- Дыялог аб ролі высшага адукацыі ў модернізацыі тэкстыльнай прамысловасці.

Стварэнне UNITE савета ў якасці кансультацыйнага а грана з удзелам высшых ўчебных заведанняў і прадпрыемстваў, якія будуць мець у якасці асновнай цэлі алегчэнне дыялога і кансультацый паміж навучнымі ўстановамі і прамысловасцю. Арганізацыя семінараў і супольная разпрацоўка плана дзеянняў па модернізацыі ролі высшага адукацыі ў модернізацыі тэкстыльнай прамысловасці.

- Супольныя даследаванні і разпрацоўкі

Стварэнне а гделенняў, якія будуць спосабаваць супрацоўніцтву вузаў і кампаній у а гласці даследаванняў і развіцця, а таксама аказанне кансультацыйных а гслуг па впрасам у правлення, даследаванняў, тэхналогій і прайзводственных впрасаў для кампаній.

- Непрыпыўнае прафесійнае развіцце супрацоўнікаў тэкстыльнай прамысловасці.

Разпрацоўка краткасрочных курсаў электронага абування для прафесійнага развіцця супрацоўнікаў у тэкстыльнай прамысловасці, рашэння канкретных праблем.

Каардынатар: Technologiko ekpaideftiko idryma (t.e.i.) Pirea (Тэхналагічэскі ўніверсітэт г. Піреа), Грэцыя

Участники проекта:

Idec Consultants High Technology Applications Training SA, GR

Ghent University/Universiteit Gent, BE

University of Beira Interior, PT

Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário , PT

Kauno Technologijos Universitetas, LT

Belarusian State Concern For Production/Sale Of Light Industry, BY

Asociación De Investigación De La Industria Textil, ES

Vitebsk State Technological University, BY

Mogilev State University Of Food-Stuff, BY

Belarus State Economic University, BY

Universitat Politècnica de València, ES

Продолжительность: 24 мес.